

Уж...
мы...
вскай...
вытво...
муны...
ініцыя...
машына...
Чыр...
делег...
міда, ...
аб ком...
раты і...
ру...
падр...
ынсеса...
гадчы...
І выд...
самооп...
адаі...
іма...
ны про...
всці...
лімі...
нчыну...
высел...
ноўны...
аворы...
ывадо...
асы, аз...
агавор...
атрыб...
непатр...
ш адд...
чыноў...
Ен выд...
чку-па...
ць пр...
корор...
ка. Па...
да дан...
Менска...
фу ша...
легі...
аруск...
у фі...
ны вор...
ФБ...
ФБ...
руск...
ычна...
ні пе...
НІ...
сектар...
ольшо...
каван...
ГВА...
ну...
ай у...
афі...
на...
у...
ельні...
ь са...
ца у...
і пр...
выча...
дзар...
ІКС...
599

РОЛЕТАРЫ УСІХ КРАЎ, ЗЛУЧАЙШЕСЯ

Чырвоная зьмена

№ 183 (1150) НЯДЗЕЛЯ, 10-га жніўня 1930 г.

ШТОДЗЕННАЯ ГАЗЕТА РАБОЧА-СЯЛЯНСКАЯ МОЛАДЗІ
Орган ЦК і Менскага АК ЛКСМБ
УМОВЫ ПАПДПІСІ:
1 месяц 30 кап.
3 месяцы 90
6 месяцаў 1 р. 80
1 год 3 р. 30
АДРАС РЭДАКЦЫІ:
Менск, вул. Карла Маркса, 38
Тэлефоны: рэдактара—7-25,
сэкрэтарыят—12-19.
АДРАС КАНТОРЫ:
Комсамольскы 25, тэлеф. № 903.
ГОД ВЫДАЊНЯ X.

Конт асобнага №—2 кап.

Комуна Леніна ўдарна скончыла ўборку

(Па тэлефону ад нашага карэспандэнта)
ДРЫСА, 9. Комуна Леніна, Дрысенскага раёну, ударна скончыла ўборку сенажаці і азімых пасеваў. Зжата і зьвязана 60 га жыта і 15 га пшаніцы. Пачаўся абмалот новага ўраджаю. У дзень намалачваюць 400 пудоў. Падрыхтоўваецца збожжа для чырвонага абозу.
Вкапаны 2 сілосных ямы. Будуецца свінарнік і некалькі будынкаў для кароў.
Будаўнічая праца ідзе ўдарным тэмпам. Усьмінскі.

КОМСАМОЛЬСКАЕ ПРЫВІТАЊНЕ БУДАЎНІКОМ ВЫСТАЎКІ

Сёння адкрываецца 1-я усебеларуская выстаўка сельскай гаспадаркі і прамысловасці ОРГАНІЗУІЦЕ МАСАВЫЯ ЭКСКУРСІІ ПРАЦОЎНЫХ НА ВЫСТАЎКУ

Няхай жыве пераможнае соцыялістычнае будаўніцтва

Усебеларуская выстаўка сельскай гаспадаркі і прамысловасці падвоўніць вынікі вядзеньня сацыялістычнага будаўніцтва БССР за 10 гадоў, што дасягнута пролетарыятам самае з асноўнымі масамі сялянства, пад кіраўніцтвам Ленінскай камуністычнай Партыі і пры вялікай дапамозе Савецкага Саюзу. Пасьпехі калектывізацыі і значнага ўдзелу актывізацыі працоўных мас паказваюць на тое, што камуністычная партыя на хуткім тэмпе індустрыялізацыі краіны зьяўляецца адзінай правільнай лініяй. Працоўныя БССР сваімі ўласнымі рукамі, пры дапамозе працоўных СССР, гіганцкімі тэмпамі будуць індустрыю, пераводзяць на

рэйкі соцыялізму дробную сялянскую гаспадарку, ператвараючы Беларусь у краіну адсталы у краіну шпаркага росту соцыялізму, наперак усім праціўнікам генэральнай лініі партыі. Выстаўка павінна з усёй дакладнасьцю пераканаць кожнага працоўнага, што толькі ва ўмовах дыктатуры пролетарыяту прыгнечаныя нацыі атрымаюць магчымасьць сапраўднага разьвіцця сваёй гаспадаркі і культуры, нацыянальнай па форме і соцыялістычнай па зьместу. Усебеларуская выстаўка дасягненьняў, перамог і вядзеньня тэмпаў соцыялістычнага разьвіцця краіны саветуаў набывае яшчэ большае значэньне ва ўмовах заняпаду

сусветнага капіталізму, які знаходзіцца ў цісках жорсткага крызісу. Выстаўка павінна паказаць працоўным нашы дасягненьні і мобілізаваць волю рабочае клясы, колгаснікаў і працоўнага сялянства на далейшую барацьбу за шпаркія тэмпы індустрыялізацыі, за разгортваньне калектывізацыі сельскай гаспадаркі, за канчатковую перамогу соцыялізму над кіраўніцтвам камуністычнай партыі. Няхай жыве пераможнае соцыялістычнае будаўніцтва. Няхай жыве камуністычная партыя—правядыр і арганізатар соцыялістычнага наступленьня на ўсім фронце!

ЦК КП(б)Б.

Пятрусь Броўна СЕНЬНЯ СЛОВА БЯРУ!

Нізка настрою пасья агляду 1-й Усебеларускай Выстаўкі.

Таварышы!
Сёння слова бяру,
выказаць шчыра і проста:
— прышла на вялікі парад Беларусь з гадамі падполья і росту.
На сходку сабрацца — варштан і сноп Клі азі год с-керы.
Куплены вельмі высокай цаной
Кожны наш крок уперад.
Пераступаю ўрачыста парог;
— станьце павільнеаў строі,
І б'юць мяне сьцены агнём перамог
І баявым настроем.
Ды хіба мы самі ніц лягі?
— Нас маладзіць ня треба!
Морам бушуе ў грудзях разьліў;
вочы — як б'юць неба.
І думы плавучы бы у моры чаўны,
Сэрцу майму ня зьмерыць;
— нераздаваны дні і сны
мне адчыняюць дзьверы.
Паліцы абдалі крывым кніг,
а я прыкаваны машынай
— бачу як 'ешпа ў творчым агні сэрца
майёй краіны.
На месцы ня хочацца мне стаяць,
вочы бясконца водзяць.
Здаецца ізноўку даўжэзны шлях
Гісторыі ўсёй прэходжу.
Гляджу: у Беларусі многа карт,
Межы мяняліся многа...
Га?..
Адкуль гэта выплыў твар
Квартальнага гарадвога.
Расчаравана глядзіць на слухах,
бышам і ён што трызьвіць;
— выкаціў вочы пэўны служак
веры, шара і айчыны.
Такая вітрына — у сэрца нож.

Досць пакуты людзям!
Я пакідаю гэта вакно з агілай і помстай у грудзях.
Наперад!
Наперад, як можна заняць, наперад!
на поўны крыльці...
Скарэй на бар'ер;
дзе грае аясва савецкае індустры.
Наперад, дзе ярка гараць агні,
На баявыя дарогі!
Дае кроў не шкадуець за сьветлыя дні найлепшыя людзі эпохі.
Я роты варштатаў радком вітаю,
За імі заводы ў мільёны рук.
Гэта ня выстаўка, гэта жывая гэта комуна — Мая Беларусь.
Слава табе і чыгун і медзь!
Сэрца ў стройных гамах
Я навучыўся гутарку медь — з кожнаю дыяграмай.
Адна мне гаворыць на поўны рот;
— Слухай!
скажу ахвотна,
Бмў ў Менскай губэрні — адзім са-од, у БССР-жа сотні.
— Глянь-жа на справы былых вякоў, старае горкім стане:
— Штат маяполек, больш чым школ поўна краіна п'явіц.
Савецкай краіне вялікай быць магучаю і бага-ай
— растуць вывахолцы, як грыбы, пераглядзі экспанаты.
Другая крычыць мне — слова прашу:
Вітаньне вялікаму часу!
— мачуху мы спалілі саху агнямі — сваіх колгасаў.
Я веру, комунаю будучь палі Праходжу зноў першыя дзьверы...
— на плячы ў натоўпе стаіць Ільіч з поглядам цьвёрдым уперад.
Менск, жнівень 1930 г.

Выстаўка бальшавіцкіх перамог

Сёньня адчыняецца 1-я Усебеларуская Выстаўка сельскай гаспадаркі і прамысловасці. Гэта выстаўка адчыняецца ў Менску на паўночным усходзе БССР у адзінаццаці год соцыялістычнага будаўніцтва, якая зьяўляецца адзінай правільнай лініяй для ўсяго СССР, азнаменаваньня першае дзесяцігодзьдэ існаваньня Савецкай Беларусі са дня вызваўнае ад белапальскіх акупантаў. Значэньне выстаўкі ня зьмерна вялікае. Гэта выстаўка зьяўляецца выдатна бальшавіцкіх перамог, яна ступеньна экспанатамі паказвае дасягненьні соцыялістычнага будаўніцтва ў БССР, здабытыя за год у жорсткіх ільзавых змаганьнях пролетарыяту у саюзе з асноўнымі масамі сялянства пры вялікай дапамозе Савецкага Саюзу пад кіраўніцтвам камуністычнай партыі. Гэты дасягненьні паказаныя у натуре, макетах і дыяграмах, росту фабрык, заводаў, колгасаў на выстаўцы дэманструюць вялікія сілы заклікаюць рэвалюцыйнай ініцыятыве пролетарыяту і асноўных мас сялянства. Гэта ішчэ раз дэманструюць правільнае кіраваньне генэральнай лініі камуністычнай партыі, якая ажыццяўлялася пад кіраўніцтвам ЦК УсеКП(б) і ЦК КП(б)Б у гаспадарчым і культурна-адукацыйным будаўніцтве Беларусі. Усе аб чым расказае выстаўка, якая дасягненьняў, але і магучейшае руйнуючы ударам па клясавыя апарату і яго агеантуры ўнутры краіны — опартыстскіх правага і левага току.

Гэты дасягненьні паказаныя ў натуре, макетах і дыяграмах, росту фабрык, заводаў, колгасаў на выстаўцы дэманструюць вялікія сілы заклікаюць рэвалюцыйнай ініцыятыве пролетарыяту і асноўных мас сялянства. Гэта ішчэ раз дэманструюць правільнае кіраваньне генэральнай лініі камуністычнай партыі, якая ажыццяўлялася пад кіраўніцтвам ЦК УсеКП(б) і ЦК КП(б)Б у гаспадарчым і культурна-адукацыйным будаўніцтве Беларусі. Усе аб чым расказае выстаўка, якая дасягненьняў, але і магучейшае руйнуючы ударам па клясавыя апарату і яго агеантуры ўнутры краіны — опартыстскіх правага і левага току.

Уся работа па папулярызацыі выстаўкі за час яе існаваньня на бягучым адрэзку часу супадае з сустрэчай прад'юшыяга году п'яцігодзі, ўборкай ураджаю, правядзеньнем асенняга севу, падатковай і хлебазагатоўчай кампаніяй. Таму папулярызацыя выстаўкі—гэтай мобілізуючай сілы—павінна зьяўляцца з правядзеньнем гэтых важнейшых задат на даным адрэзку часу, і ад таго, валоўкі арганізацыі змогуць выкарыстаць работу выстаўкі для агітацыі і ўважучь гэтую агітацыю з мобілізацыі мас на правядзеньне памісьных кампаніяў будзе залежаць пасьпех іх правядзеньня і выкананьня асноўных дэўзугаў XIII зьезду КП(б)Б і 16 УсеКП(б): «П'яцігодка ў чатыры гады», «Сувальныя калектывізацыя краіны», «Ліквідацыя кулацт а як клясы на базе суд льнай калектывізацыі».

Ангельскія цьвёрдалобы пасылаюць свае вайсковыя сілы ў Хань ю

ЛЕНДАН, 7. Усім ангельскім войскам, якія знаходзяцца ў Шанхай, загадана тэрмінова адправіцца ў Ханькоў. Ангельскія вьенныя судны, якія знаходзяцца ў кітайскіх водах, сьцягваюцца на раку Янцзы. Афіцыйны орган лейборэцкага ўраду—«Дэйл Геральд» — паведамляе, што ўрад рашыў паслаць у Ханькоў брытанскія войскі і ваенныя судны для абароны інтарэсаў брытанскіх падданых, бо эвакуацыя ангельскай колоніі і яе мас-масьці з Ханькоў немагчыма і не пажадана.

Забастоўка 120 тысяч

ПАРЫЖ, 7. Да забастоўкі 120000 рабочых дэпартаменту поўначы, аб'ядленай у знак з'яўленьня супроць закону аб соцыяльным страхаваньні, учора дадучыліся 8000 рабочых Туркуэну і 2000 рабочых Фурмі.

Забастоўка 140000

ПАРЫЖ, 8. Колькасць бастуючых у паўночным дэпартаманце павялічылася на 10.000 і дасягнула 140.000. У мяжуючымся з Бельгіяй горадзе Галіене, у знак солідарнасьці з бастуючымі тэкстыльшчыкамі, забаставалі будаўнікі і мэталісты. Бастуючыя ў Галіене тэкстыльшчыкі—белгійцы, пражываючыя ў пагранічным гарадку Менен, наладзілі на самай мяжы масавую дэманстрацыю. Дэманстранты падлеглі жорсткай атацы з боку бельгійскай жандармэры.

Рэвалюцыянерамі занята Парахіба

ЛЕНДАН, 8. Па паведамленьнях з Бразіліі, у провінцыі Р-о Гранда выбухнула буйнае рэвалюцыйнае паўстаньне. Рэвалюцыянерамі знята Парахіба. Улада ў урадавае войска ўцяклі. Горад Мізэркордзіа таксама знаходзіцца ў рука паўс'аўшых урадавыя аэропланы бомбардыруюць горад.

Новаму хлебу--дарогу!

Рашуча біць па расхлябанасьці, надзеях на самацёк і лів'дацыйных настроях у правядзеньні хлебазаготов

Свачасова давесьці плян згатавак да кожнага сельсавету, вёскі, колгасу і нулацкага двара

Комсамолія гораду павінна дапамагчы забяспечыць пасьпяховы ход хлебазаготовак

Чотка організаванья хлебазагатоўкі—руйнуючы ўдар па кулану

ВЫТРЫМАЦЬ БАЯВЫ ЭКЗАМЕН

Сёлета хлебазагатоўчая кампанія будзе разгортвацца ў зусім іншай абстаноўцы, чым летась. Посьпехі соцыялістычнай рэканструкцыі сельскай гаспадаркі даюць магчымасьць выканаць за лік соцыялістычнага сэктару 43 проц. усяго хлебазагатоўчага пляну. На БССР, згодна меркаваньню Белкоопгасптрэ, колгасы дадуць ня менш 1 мільёну 800 тыс. пудоў абыжа, а іх 600 тысяч пудоў па контрактных умовах абавязаных пасаваць.

Разам з соцыялістычным сэктарам вялікую ролю будуць адыгрываць у хлебазагатоўках і бядняцка-серадняцкія масы вёскі, якія яшчэ не перайшлі на шлях калектывізацыі.

Моцна набіта кулак выступіць і сёлета на хлебазагатоўчым фронце. „Пацярпеўшы паражэньне ў сваіх спрабах сарваць леташнія загатоўкі, кулак рознымі метадамі будзе імкнуцца сарваць хлебазагатоўкі і гэтага году“. Як наведваюць з Вульскага раёну, кулак пушчаюць розныя провокацыйныя чуткі, накітаваў таго, што „у колгасаў забіраюць увесь хлеб, а колгаснікаў пасаваюць на паёк“, чым стараюцца сарваць пасьпяховы ход хлебазаготовак, а таксама і далейшы ход калектывізацыі.

Надкрэсьліваючы асаблівую важнасць хлебазаготовак бягучага 1930-31 году, ЦК УсеЛКСМ патрабуе ад усеіх організацый самаму мажымальнай мобілізацыі сіл і сапраўды баявых тэмпаў ва ўсёй практычнай рабоце па выкананьню пляну хлебазаготовак. ЦК УсеЛКСМ у сваёй пастанове абавязвае ператварыць кожнага комсамольца і колгасніка ў агітатара за хутчэйшую адачу ўсіх лішкаў хлеба.

Жыво азімых у большасьці паўднёвых раёнаў БССР ўжо скончана, а ў рэшце раёнаў — падыходзіць да канцу. Але ня глядзячы на гэта, усё-ж работа па абмалоту зацягваецца.

Многія організацыі пакуць-што спачываюць спакойна на лаўрах і

спадзяюцца на самацёк,—маўляў хлеб сам будзе паступаць. Склады, не рамантуюцца, тара не загатоўлена, тэхнічныя сілы для прыёмкі абыжа ня ўсімі організацыямі вылучаны, ніякай растлумачальнай работы сярод колгаснікаў і бядняцка-серадняцкіх мас—неколгаснікаў покуль-што не разгорнута.

Ня глядзячы на тое, што ў 15 жніўня плян хлебазаготовак павінен быць даведзён да кожнага раёну, сельсавету і вёскі, весткі з месца кажуць аб тым, што гэтай работа разгортваецца злычынна марудным і тэмпамі.

Сёлета, як і летась, будзем мець права-опартуністычныя імкненьні з боку пасобных работнікаў—звычайна разьвэрстку кулацкім гаспадаркам. Супроць гэтага трэба змагацца з усёй бальшавіцкай рашучасьцю.

Побач з давадзеньнем пляну да кожнай вёскі і колгасу, комсамол павінен прыняць самы шырокі ўдзел у давадзеньні пляну да кожнага нулацкага двара і пракачыць за тым, каб кулак выканаў даныя яму нормы.

Вялікія задачы ў час хлебазаготовак кладуцца і на транспарт. Чыгунка павінна бесперапынна і бесперабойна перавозіць грузы—абыжа і іншыя культуры да рабочых цэнтраў.

Комсамол чыгункі павінен адыграць вялікую ролю ў гэтым напрамку.

А між тым, весткі з месца гавораць аб тым, што ўжо сёння на буйнейшых чыгунчых вузлах БССР—Менск, Гомель, Віцебск і Магілёў—стварыліся заторы.

Комсамольскія організацыі, як вёскі так і горады, павінны разгарнуць зараз-жа падрыхтоўчую работу ў організацыі хлебазаготовак.


Шляхам соцыялістычнага спабарніцтва, організацыі чырвоных абыжаў адыма дзяржаве лішкі хлеба. Вытрымаем баявы экзамен і ў сёлетах хлебазагатоўках.

Комсамольская ячэйка—ініцыятар організацыі чырвонага абыжа

Комсамольская ячэйка вёскі Старына (Сьмілаўскі раён), правяла вялікую работу па дапамозе колгасам, а таксама індывідуальным бядняцкім гаспадаркам ва уборцы сена і жыта.

Зараз ячэйка праводзіць растлумачальную работу сярод сялянства аб здачы лішкаў хлеба дзяржаве. Колгаснікі і бядняцка-серадняцкія гаспадаркі згадзілася даць свае лішкі ў коопэрацыю і гэтымі днямі мы організуем чырвоны абыз.

Н У БЕЛАРУСЬСКОЙ ВЫСТАВЦЫ



Машина-Ільнарвалка

Бесперабойна перапраўляць хлеб

Уборка хлеба па Магілёўшчыне і іншых акругах блізіцца да канцу. Некаторыя колгасы ўжо прыступілі да задачы хлеба. Колгас „Чырвоная Ніва“ і колгас імя Сталіна організавалі першыя чырвоныя абызы. Хутка хлебны паток кранецца па чыгунцы. Чыгунка павінна бесперабойна выконваць плян перавозак і не дапускаць пробак і затораў.

Гэтымі днямі Савет Народных Камісараў заслухаў інфармацыю Дзяржпліну і Заходняга Камітэту па перавозках аб становішчы чыгунчыха транспарту і яго падрыхтоўцы да асення-зімовых перавозак.

Там гаварылі аб тым, што ўжо на сёнешні дзень на буйных чыгунчых вузлах,—Менск, Гомель, Віцебск, Магілёў—стварыліся заторы. Гэта значыць—вузлы не гатовы прыняць хлеб.

Заторы чыгункі атрымліваюцца таму, што належныя організацыі несвачасова забіраюць выгрузаны матэрыял.

Толькі ў апошні час чыгуначныя організацыі Менск у праводзяць некаторыя мерапрыемствы для падрыхтоўкі вузлак перавозкам. Іншыя вузлы, асабліва Мазыршчыны і Полаччыны, яшчэ нічога ня прымаюць для пасьпяховай падрыхтоўкі.

Вялікую ролю ў пасьпяховай перавозцы хлеба адыгрывае тара. Але піводная з чыгунчых організацый нічога ня робіць у гэтым напрамку.

Комсамольскія організацыі чыгунчыхаў Менску яшчэ толькі мярэе ўзяцца за збор тары.

Ц. В.

Голас у пустэчы

Самахвалавіцкая местачковая ячэйка ЛКСМБ пытаньне аб хлебазагатоўках даўно ўжо абгаварыла і вынесла цэлы шэраг жыццёвых мерапрыемстваў. Ячэйка разьбіта на тры ўдарныя брыгады, якія прымацаваны да адпаведных пунктаў. Кожны комсамалец павінен здаць ня менш 2-х мяхоў на карысьць хлебазаготовак. Групе „лёгкай кавалерыі“ дана заданьне правярць падрыхтоўку раённых організацый да хлебазаготовак. Сход выклікаў на сацспарніцтва Русінавіцкую ячэйку.

Але трэба сказаць, што мерапрыемствы комсамольскай ячэйкі не падтрымліваюцца партыйнай ячэйкай, сельсаветам і іншымі організацыямі і ўстановамі. Усе просьбы комсамольскай ячэйкі аб дапамозе засталіся „голосам у пустэчы“. Организация, мала таго што самі нічога ня робяць у падрыхтоўцы да загатоўчай кампаніі, але і не падтрымліваюць ініцыятывы комсамольскай ячэйкі.

„Лёгка Кавалерысты“ М.

На Заслаўшчыне ня рыхтуюцца

Справа з падрыхтоўкай да хлебазаготовак у Заслаўскім раёне абстаць надта слаба. Не адрамантаваны яшчэ старыя склады для хлеба новага ўраджаю. Таксама ня прыступлена да пабудовы новых складаў. Дрэўныя сывары і з загатоўкай мяхоў. Усяго налічваецца ў коопэрацыі каля 500 штук, а патрэбы значна большыя.

А. Верас.

Спадзяюцца, што хлеб сам паступіць

Жыво па колгасах і індывідуальным сэктарам у Вульскім раёне (Полаччына) разгарнулася ва ўсю шырыню. У некаторых мясцох пачалася ўборка яравых культур. Але ня глядзячы на пасьпяховы ход уборкі, раёныя організацыі Вульскага раёну ніякай падрыхтоўкі да чарговых хлебазаготовак не распачалі. А між тым, кулак ўжо распаўсюджваюць розныя чуткі сярод колгаснікаў і індывідуальных бядняцка-серадняцкіх гаспадарак аб тым, што увесь хлеб забірае дзяржава, а колгаснікаў пасаваюць на паёк.

На Вульшчыне сьпяць, спадзяюцца на навольнасьць, інертнасьць і думваюць, што хлеб сам паступіць. Партыйна-комсамольскія і профсаюныя організацыі ніякай работы не разгарнулі вакол надыходзячай хлебазагатоўчай кампаніі.


Значынуа бяздзейнасьць у справе падрыхтоўкі да прыёму хлеба новага ўраджаю праўляюць коопэрацыйныя організацыі. Так, напрыклад, Вульскае спажывецкае таварыства мае вялікую колькасць будынкаў, якія можна скарыстаць для сьціпкі абыжа і захаванья гародніны. Але нічога рамон-

ту ня зроблена ў гэтых будынках. Праўленьне аб гэтым насат і ня мае,—сродкі не адпушчаны. Ня робіцца ў гэтым напрамку астатніх спажывецкіх таварыстваў (Вульскае, Вобільскае, Ільбскае і Хоцімскае). Старшыня сельнагляду Ільбачанскага таварыства вярціць, што „нічога праўленьне зробіць для падрыхтоўкі хлебазаготовак таму, што хутка будзе раённае спажывецкае таварыства, няхай і „клапоцца“. Гэта галавацельніцтва ліквідацыйныя настраі сустракаюць амаль ва ўсіх спажывецкіх таварыствах. Ня ўсёды вылучаюць такі персанал, які працаваў на прыём абыжа.

Задачы хлебазагатоўчай кампаніі папулярызаваны сярод колгаснікаў і індывідуальных бядняцка-серадняцкіх гаспадарак. Насыценгазэты ставяць баку ад падрыхтоўкі да хлебазаготовак.

Са зборам тары (мяхоў) сёлета катастрофічнае. Комсамолі півонэрсія і профсаюныя організацыі ня лядуць сваёй задачай займацца кімі справамі, як збор мяхоў.

Беркуш



Уборка ўраджаю („Прамень Соцыялізму“, Самахвалаўшчына)

Фрунзэўка—да хлебазагатоўчай кампаніі

На апошнім паседжанні бюро Фрунзэўскага РК ЛКСМБ разглядалася пытаньне аб удзеле раённай організацыі ў правядзеньні ўборачнай і хлебазагатоўчай кампаніі. Бюро адначыла невыстарчальны ўдзел комсамольскіх ячэйкі ў дапамозе вёсцы ў правядзеньні гэтай важнейшай палітычна-гаспадарчай кампаніі. Бюро вынесла цэлы шэраг практычных прапановаў. Галоўныя з іх наступныя: паслаць комсамольскія брыгады і брыгады моладзі для дапамогі ў уборцы ўраджаю. Правесьці збор тары ў раёне. Маркуецца правядзеньне „лёгкай кавалерыі“ на прыемствы і ўстановы з мэтай аўленьня тары.

Абвешчан тыднёвік паходзіць тарай, у якім прымуць удзел комсамольскія і півонэрскае організацыі раёну.

Ігнац

1000 пудоў дзяржаве

У колгасе „Чырвоны Профінтэрн“ Сьмілавіцкага раёну, Меншчына, уборка ўраджаю ідзе шпаркімі тэмпамі. Дзякуючы сацспарніцтву і

ўдарніцтву колгас уборку скончыць раней вызначанага тэрміну і здаць дзяржаве каля 1000 пудоў абыжы.

Няма цыркуляру

Па Дукорскім сельсавете Сьмілавіцкага раёну (Меншчына), ніякай падрыхтоўчай работы да задачы хлеба чырвонымі абызамі не выдзецца. Як сельсавет, так і партыйныя і комсамольскія ячэйкі ў гэтым напрамку нічога ня робяць, надбайна адносіцца да гэтай важнай справы. Аб растлумачальнай рабоце ня чуно.

На запітаньне—чаму нічога ня робіцца па падрыхтоўцы да задачы лішкаў хлеба старшыня Дукорскага сельсавету адказвае: „нам яшчэ не далі ніякіх паказаньняў у гэтым напрамку, таму нічога і ня робім“. А між тым, у некаторых сельсаветах раёну праца разгарнулася і без „паказаньняў“.

Комсамольская ячэйка, таксама як і сельсавет, чакае сухіх цыркуляраў. Сэкратар ячэйкі—Рацко,—

таксама як і старшыня сельсавета, чакае „што мы можам рабіць нам райкомы нічога ня прымаюць. З гэтымі надбайнымі адносіцца працы пара накончыць.

Лаві


— АБ ДКА, разам з дацыйнай „Півонэр Беларускага“ 10-9 а 3-й гада, дня, у мяшканьні АБ ЛКСМБ, правядуць нараду па пытаньню падрыхтоўкі да навучальнага году ў удзелам прадстаўніцтва АБРАНА, МЦРК, БДВ, РВ ДКА, Белкоопсаюзу (адрас ад.), загадчыкаў шкля, стаўнікаў, навадыроў фінансавых і аградаў.

АБ ДКА

ПЕРШАЯ УСЕБЕЛАРУСКАЯ

№ 1 ФОТО:

авіельён прамысловасці БССР. Павіельён друку. 3. Павіельён Мар. Кам Шляхоў Зносін. 4. Пражэктарная выстаўна 5. Агульная панарама выстаўкі.



Рапарт будняў

Хто на верыў, што ў араем
Поле безгра ічае?
Што пачуецца над іраем
Гула машын фабрычных?
Хто на верыў, што краіну
З венавых балот і ніны
Прывядуць бліжэй да ўстанцы
У ірай элентрастанцы.

(Андрэй Александровіч. З паэмы
«Веканомныя паходы»).

Чырвонаштандартны чыгуначны завод «Энергія», Яго шлях,—ад маленькай саматужнай майстэрні да чырвонаштандартнага заводу, дзе працуе зараз звыш 1000 чалавек. Побач з ім—таварыш па фронту сталі і чугуна—завод «Комунар» з ня меншай колькасцю рабочых.

Так, мы маем права гаварыцца! Ці гадаў хто ці сьніў, што б дзям мы, былі, «западнай акраіна імперыі расійскай», аб якой географы ў старых падручніках п салі, як аб краіне паляшукі і каўтуна. Краіна непразлых пушчэй і бяздонья балот будзе рабіць свае такарныя варштаты. А ён, гэты такарны варштат, пабліскае сваёй чоўнай постацьцю і чакас толькі завалакага гудка, каб пусьціць у ход свае колы і ўрэзваючыся ў метал сваімі сталёвымі зубамі, рэзаць і круціць металёвую стружку.

Вы памятаеце? Зусім нядаўна, здаецца, васьм гэтymi днямі, газеты прыносілі весткі аб булаўніцтве Гомсельмашбуду. А васьм ужо на выстаўцы сілосарэзка вырабу Гомсельмашбуду, які будзе вырабляць сілосарэзкі для ўсяго Савецкага Саюзу, і тут-жа побач, макет,—Гомсельмашбуду, зьменшаны ў тысячы разоў.

Балота служыць справе сацыялізму. Транспартэр гатовы і застыў у чаканьні рабочых. Торф розных выглядаў і вырацоўкі. Міхановічкіна балотныя распрацоўкі. І тут-жа здымкі пераможнага наступу машынных колен на залежы торфу.

Шкляная прамысловасць Гуты, з іх нутры сярод лясюў рэспублікі. Гуты з далёкіх гарадоў. І тут-жа карта—наметка разьвіцьця хемічнай прамысловасці БССР.

Адзіна аднаго разьмясьціліся экспанаты з скурзаводу «Большавік», абутковай фабрыкі і шчотачнай. За імі выдэгнеліся кіпы экспанатаў тэкстыльнай прамысловасці—мануфактурных фабрык. Швейнай фабрыкі «Акцябр» Меншэўпацхошна-трыкатажных фабрык, папярных: Чашніцкай, Добрускай і «Павес-Друку».

Рэспубліканская прамысловасць рапартуе прапоўным БССР аб сваіх буднічных справах.

Далей,—у другія павіельёны. Вось Бабруйскае дрэвапрацоўчы комбінат, які нядаўна выраб на берагах Бярэзіны. Першы ў сьвеце. Відавочны паказчык хуткасці нашага руху наперад.

Строй вырастаючых заводаў сьмяецца над тымі панкерскімі крыкамі з пр-ва, крыкам люд-ей, адкінутых і аслушаных ад грукату наступу. Строй вырастаючых заводаў гула гудкоў, вы-ананьнем і перавыкананьнем прафінольнаў заводамі і колгасамі, усім тым, што паскарае ход першай пяцігодкі,—ушчэнт ра-бьі е разважаны і аб зьмяняючым тэмпаў.

Запалкавая фабрыка «Дняпро», «Чырвоная Бярэзіна» і новая ў страі заводу—«Пролетарская Перамога».

Краіна лясюў. Макет—плыты пльывуць на раце. Экспанаты. Дубовы ачпас, які ідзе на замежны рынак, галоўным чынам у Ангельшчыну, для вырабу дошак спецыяльнага прызначэньня. Паркетныя пліты. Запалкі,—экспорт у Нямеччыну, Францыю, Ангельшчыну, Амэрыку і Паўднёвую Афрыку. Сядзеньні для крэслаў. Фанэрныя бочкі, калодкі.

У павіельёне мясцовай прамысловасці—адзел рабочага вынаходства. Рабочая сьмякалка, набытая шэрагам год працы ля варштату, падагулены вопыт,—здзейсьняюцца тут-жа ля варштату.

Павіельён транспарту. Конка, якая захавалася толькі на фотоздымках. Унізе надліс: «была ў Менску да 1928 г.». Ня можа быць! Конка даўно ўжо адышла ў нябыт. А мінула толькі два гады.

Можна бясконца хадзіць з павіельёну ў павіельён. І ў кожным з іх—Савецкая Беларусь на сацыялістычных шляхох. Частка Савецкага Саюзу—краіна ў рыштаваньнях стройкі. І кожны рух будоўлі вырабна сьцьвярджае тэя словы, якія гараць ля ўваходу на выстаўку, вітаюць адзінага кіраўніка партыі Лёніна—большавікоў.

Сеньня а 6 гадзіне ўвечары ф іфарыстыя і трубачы адыграюць збор. Сьцягі над уваходнымі в ротамі і павіельёнамі ўзаўюцца ўвыш. Вечер уварэцца ў чырвань цалотнішчаў, дэбрэка затрэпле сьцягі,—абвесьціць пачатак.

Па венах і артэрыях выстаўкі пацэць людзкі нато п і распылючыся на групы ўвальцы ў павіельёны. Сю ў прыдуць людзі, якія г дзіну та у паз д скончылі працу ля варштата, зьлезьлі з цягнікоў, каб перадаць колектыўнае вітаньне з палеў колгаснай Беларусі. Адчуоць тут рапарт будняў, бурны і не пераможны наступ краіны да вызначанай мэты.

Вы памятаеце,—быў на Беларусі такі сьпеў. Нудны і працяжны сьпеў:

«А туманы, як пялёнкі,
Засьцілаюць лес і гай.
Гэй ты, бедная старонка,
Гэй, забыты лёсім край».

Няма гэ ага сьпева. Вы зайдзеце лепш у пакой, дзе зьмяшчаецца макет Сталінстану. У асобным пакоі на выстаўцы—макет пераможных балот.

Імхі, купіны і багавіньне адыходзяць у нябыт. У бляск іх вазэр і рэк глядзяцца і прыхаршваюцца карпусы першай дзяржаўнай раённай элек растанцы імя тав. Сталіна. Сьвятло электрычных ліхтароў праганяе туман. Сталінстан апаясвае балоты электрычным дротам.

Песьня пра забыты лёсам край пра бедную старонку адыходзіць у нябыт і разам з багавіньнем балот. Сеньня мы сьпяваем марш перамог. Нам больш аразумелы сьпеў маршавых батальёнаў, якіх:

«За пяцёхгодку—
У бой навалічыны
Партыя кілаці!»

А. Алішвы.

У правалах шырокіх вуліц, паміж шарэгамі павіельёнаў і прахладна. Н в якім пляны выстаўкі, там і тут, бязлічэнныя мітусяніны зьбіраюць работнічы сьмэцце і трэскі.

З пастамэнту Ільічы здымаюць плянкі рыштаваньняў. Маленькі чалавек, такім ён здаецца параўнаўча з пастамэнтам, сьпеў фарбаваную вопратку і ўсё большь выразна праступаюць жюўтыя, то колеру сталі абрысы павіельёнаў.

Сьпешна выбываюць чачотку, навіперадкі стукваюць маршавых унутры павіельёнаў.

Застыгнуў над павіельёнамі і вуліцамі выстаўкі ціш прарэктар. З-за далёкага ўзгорку ён цяжка поўз да павіельёнаў, ляскаючы бліскуча-шэрымі абмоткамі гусеніцы, памідаючы на зямлі пячаткі сваіх сьлядоў.

Па уваходнай аркі ўстаўляюцца лэзунгі. У парэзаных праколахі стойлах халодных і вялікіх пунуў нецярпіва прадуць пунушымі коні.

Тут-жа на ўзгорку ля пунь мацёр устаўляе лямпачкі ў вялікі літару «5».

Жаўцінай расьце ўвыш сілосная б кшта. Ля бакшы—сінтарнік. Тут зьмясьціліся тэя, аб якіх сеньня так многа газароў,—цэнтральныя фігуры жыўлагадоўлі—сьвіньні. Тэя сьвіньні сьвіньні, якія сеньня натхняюць псьменьнікау і поэтаў і аб якіх часамі ўпарта ня хочуць думаць некаторыя органы.

А з узгорку расьцякалася рунь пасаваў.

Павіельён рэспубліканскай прамысловасці. У ім два аддзельныя павіельёны цёмнай фарбай абведзены цяжкай прамыс оласць, жоўты і сьвятлейшай—лёгкай.

Для беларускай бульбы з колгасных, сьвялянскіх і сялянскіх павіельёнаў пролетарыят Беларусі Савецкай будзе машыны—абсталяваньне крухмальным заводам. Іны сталі блізка адна ля адной.—Цэрка, перацір, цэнтрафуга—неабходныя спадарожнікі вырабы крухмалу. Нашы крухмальныя заводы даюць крухмал братом рэспублікам.

Кітайскі комсамол на перадавых пазыцыях клясавай барацьбы

Кітай перажывае выключны павіельёны і глыбіні эаномічны і сацыяльны крызіс. Сусьветны эканамічны крызіс страσανуў асновы і адзіна слабой кітайскай прамысловасці і разбуранай генэральнай вобнаі сельскай гаспадарыі. Надзвычайнаь цен на срэбра на сусьветным рынку нанесла апошні рубінаў удар усёй народнай гаспадарыі Кітаю (Кітай—адзіна краіна сьведа в срэбранай валютаў). Прадпрыемцы (кітайскія і чужземныя) імкнуцца выратаваць свае прадпрыемствы пачуваным навалічэньнем экспатацыі рабочых мас.

Навішэньнем вытворчасці працы, шляхам жорсткай экспатацыі і перадавай сілы рабочых, падоўжаньнем працоўнага дня, спарачэньнем заробтнай платы—гэтymi мерамі капіталізм імкнецца перакласці ўсёе цяжар эаномічнага крызісу на плячы рабочых. Праводзімая зараз у Кітаі капіталістычная рацыяналізацыя шырока зачаліле рабочую моладзь. Рабочая моладзь побач з дарослымі рабочымі зароботная плата зьніжана ў сярэднім на 17 проц. У Шанхайскай тэкстыльнай прамысловасці, дзе 80 проц. рабочых—моладзь, зарплата зьніжана на 20 проц. а на калёных фабрыках 11-гадзіныны рабочы дзень заменен 12-гадзіныным.

Працоўных сярод рабочай моладзі буйзупынна ўзрастае ва ўсіх буйных прамысловых цэнтрах Кітаю.

Капіталістычная рацыяналізацыя ня можа, аразумела, ня спрыяць раволюцыйнаваньню працоўнай моладзі. Моладзь прымае актыўны ўдзел у барацьбе дарослых рабочых і пачынае вэсьмі барацьбу за свае ўласныя патрабаваньні. У ванды 1929 г. і ў пачатку 1930 г. у Кітаі адбыўся шэраг масавых забастоваў, пачатых па ініцыятыве моладзі. Забастоўка на тэкстыльнай фабрыцы І-Фо у Шанхаі была пачата і даведзена да пераможнага канца моладзьцю, пад кіраўніцтвам кітайскага комсамолу.

Стачка швейнікаў, баявал дэмонстрацыяў далей, занятых на буйных шанхайскіх прадпрыемствах, працяжнай барацьба рабочай моладзі ў правінцыі Цзяноі, дзьева забастоўкі мэханікаў у Гонконгу, забастоўка моладзі на прадэльнай фабрыцы ў Гушэіне—нось бліскучыя вобразы самастойнага выступленьня рабочай моладзі, якая сьледуе заклікам нелегальнага кітайскага комсамолу. У гэтай барацьбе ўзрастае клясавая сьвядомасьць рабочай моладзі. За апошні год ня было ніводнай сутачкі ў Кітаі, у якой прадпрыемствам удалося-б знайсці штрэйх-брэхераў срод моладзі.

Гіганцкімі тэмпамі ідзе ўцягненьне сьвялянскай моладзі ў паўстанцы рух. Голад, аханіўшы вялізарныя тэрыторыі, які пачыбляўся усё ўзрастаючай эксплэацыйнай з боку дэнтры і тухао (абшарнікі і чыноўнікі), модна б'е і па сьвялянскай моладзі. На даных шанхайскага падпольнага органу кітайскай камуністычнай партыі «Шанхай Бао», у паўстанцкіх втрадах сьвялянска моладзь складае 45 проц.

Рэволюцыйная барацьба ў Кітаі разгарнулася з выключнай востраю. Працоўная моладзь грае ў новым уздыме раволюцыйнага руху актыўнейшую ролю. Гэта стала магчымым у выніку самаадданай работы авангарду працоўнай моладзі—кітайскага комсамолу.

(ПРАЦЯГ БУДЗЕ)

Трэцьцяму году пяцігодкі дамо:

— Даведзены да варштату прамфінплян, складзены ад варштату сустрэчны прамфінплян, сапраўдны паварот тварам да вытворчасці шэрагаў комсамолу

ГЭТА ПАТРАБУЕ ПЯЦІГОДКА

Операцыйная зводка

Выкананьне прамфінплян на 1-шы месяц 4-га кварталу другога году пяцігодкі на скурзаводу „Бальшавік“ выражаецца ў наступных паказчыках:

Хромавы цэх.—Па замочцы цэх выканаў сваю праграму на 103,96 проц., на выпрацоўцы—на 96,73 проц., у грашовым выразе на 106,17 проц.

Лайкавы цэх.—Па замочцы цэх выканаў сваю праграму на 115,38 проц., на выпрацоўцы на 126,93 проц., у грашовым выразе на 146,35 проц.

Чырвонадубны цэх.—У грашовым выразе на 107,93 проц. У гэтым цэху ня было збочкі з прычыны яго ліквідацыі.

Жэлацінны цэх.—Па выпрацоўцы клею—на 91,64 проц., на выпрацоўцы сала—на 12,75 проц., у грашовым выразе клею і сала—на 83,56 проц.

Завод у цэлым выканаў замочку на 105,61 процантаў, выпрацоўку—на 103,87 проц., у грашовым выразе—на 106,32 проц.

Па старому адстае жэлацінны цэх. Яго неабходна ўзяць на грамадзі буксір, бо ён усё час ня выконвае свайго прамфінплян. Тут заўважваецца вялікая безгаспадарчасць: выдечка клею, нерацыянальнае скарыстаньне рабочай сілы і г. д. А комсамольская арганізацыя заводу стаіць у баку.

Выкананьне прамфінплян за 1-ы месяц 4-га кварталу другога году пяцігодкі Гомельскім паравоза-вагонна-рамонтным заводам мя Ланцуцкага

Вагонны цэх заводу ў ліпені месіцы зрабіў вялікі прарыв у выкананьні праграмы.

Капітальным рамонтам заданьне выканана цалкам. Сярод работ замест 11 выканаў 4 адзінкі, малы ремонт замест 11 выпусціў —3. Гадавы агляд меў заданьне ў 29 вагонаў, выпусціў—15.

Прычынай прарыву служыць неадача аб'ектаў у ремонт на завод, недахоп матэрыялаў, швэлераў-профіля (26), абшывачнага жалеза—1,5.

Значныя бюракратычныя адносіны праўленьня Заходняй чыгункі, ЗОРЗА, Белмэталоб'яднаньня вядуць завод да развалу або зачыненьня.

Завод за жнівень месяц не гарантыраваны ад прарыву, ня глядзячы на цэлы шэраг тэлеграм аб неабходнасьці дастаўкі матэрыялаў, і галоўнае швэлераў, якімі завод бомбардуе гэтыя ўстановы. На адну з тэлеграм праўленьня Заходняй чыгункі зрабіла заску адказаці: „Чакайце швэлераў у ліпені“.

Іх і па сёньнешні дзень няма. Прадстаўнікі нашага заводу аб'ездзілі шмат устаноў і прадпрыемстваў, дзе толькі магчыма наведміць аб становішчы нашых заводаў. Але там або абяцаюць, або нават і ня прымаюць. Такі выпадак якраз быў цяжка. Член праўленьня Беларускаб'яднаньня Аборны—некалькі дзён не жадаў прыняць прадстаўніка для перагавораў.

Бядушны бюракратызм перайшоў граніцы рабочага разуменьня. Вось як ідуць насустрач выкананьню дырэктыву партыі аб прамфінплянне.

Прагульшчыні і рвачы з комсамольскім блатам

Менскі скурзавод „Бальшавік“ за 1-ы і 2-гі кварталы меў прарыв у выкананьні прамфінплян. Калектыву комсамолу амаль нічога не зрабіў для барацьбы з прарывам, за выключэньнем таго, што склікаў канфэрэнцыю ўдарнікаў-комсамольцаў, якая прайшла надвычайна паспэўна. Наставны канфэрэнцыі засталіся на лаперы. Іх не прапрацавалі і большасьць прапаноў у жыцьцё не праведзена.

Сярод некаторай часткі комсамольцаў ёсьць прагульшчыні, рвачы, а комсамольскі калектыву слаба змагаецца з гэтым. Ішчэ і зараз ня ўсе комсамольцы зьяўляюцца ўдарнікамі. Многія прымаюць зусім слабы ўдзел у вытворчых нарадах і камісіях.

Зараз, калі мы падыходзім да 3-га году пяцігодкі, вынікі другога году пяцігодкі ў нашым чырвона-штандартным заводзе павінны даць 100% выкананьне прамфінплян. Але завод адстае яшчэ ў якасьці прадукцыі і зьніжэньні сабекошту.

М. З.

Аб адным налёце

9 з паловай гадзін вечару. Вудца, якая вядзе з заводу комбінату, пустая. На каланчы адбіла дзесьці удараў. Адкуль ні вазьміся,—бягуць комсамольскі калектыву комбінату на сход. За 15 хвілін калектыву у зборы.

Пры комбінате—электрычная станцыя. Кантралёры не паспяваюць правярць на горадзе і Нова-Барысава абоненты. Комсамольцы прайшлі зрабіць налёт і правярць наколькі рацыянальна скарыстоўваецца электра-энергія.

Разьбіваемся на двойкі і разьходзімся па вуліцах гораду. Ходзім з двара ў двор, аглядаем лампачкі, адзначаем вынікі. А 12 з паловай гадзіне канчаем сваю працу.

Налёт даў магчымасьць выявіць тых грамадзян, якія злоўжываюць святлом з-за слабага контролю. Толькі пры ўдзеле комсамольскіх мас мы здолеем выкрасіць недахопы вытворчасці.

Пачатак зроблены калектывам комбінату, павінны падхапіць і астатнія вытворчыя ячэйкі.

Юнкер Г. ПУЧЫНСКІ.

Слоў шмат,—а спр ў?..

Пасьля кожнага кварталу гаспадарчага году на агульным сходзе камсам. калектыву заводу „Зор а“ ставіцца даклад дырэктара аб выкананьні вытворчай праграмы. Зараз, пасьля 3 га кварталу, зрабілі такі-ж сход. На сходзе высветлілася, што на вытворчасці маюць месца цэлы шэраг некамсамольскіх, ілжа-ударніцкіх адносін да працы з боку комсамольцаў. Нядаўна разьліваюць клей з-за недахопу якога заводу перайшоў на 2 зьмены, псуваюць экспартны шпон. 28 ліпеня на заводзе меў месца такі факт:

Пасьля канца працы другой зьмены застаўся ў кляварцы клей, які мае здольнасьць пры ня хуткім ужываньні зьявіцца і звадзянець.

Майстар заводу прапанаваў кляварцам засядзець на 10 хвілін і расклеіць астачу. Работніцы адразу ўзяліся за працу па-ударнаму, а комсамольцы-ударнікі адмовіліся ад працы. Яны палічылі лепшым пайсьці ў клуб. Назаўтра быў прастой у тры гадзіны з прычыны забрудненьня труб.

На прапанову аб палепшаньні працы ўдарных бригад сакратар калектыву—тав. Чэранэвіч пытае: „Якім чынам?“ Трэба сказаць, што форм працы хапае і пры жаданьні можна добра наладзіць вытворчасць. Але бюро калектыву зусім слаба рэагуе на дрэнныя адносіны да працы пасобных комсамольцаў, а займаецца сухою гаваркай. П. Прыпяці.

„Вандраваньне“ замест працы

Барысаў — прамысловы асяродак. Там і фабрыка ёсьць па вырабу вельчатай тканіны. Гэта фабрыка, бязумоўна, ня такая вялікая, як некаторыя нашы гіганты, але-ж трэба сказаць што гэта галіна барысаўскай вытворчасці мае сваю будучыню. Гады тры таму назад—гэта сапраўды была ня фабрыка, а калектыву з некалькіх дзясяткаў рабочых. Калектыву цалкам быў падпарадкаваны менскай фабрыцы „Чырвоны Тэкстыльшчык“.

З цягам часу ўліваліся ўсе большыя колькасць рабочых. Замест песьных памішаньняў калектыву пабудавалі новы корпус, куды перакінулі большасьць вэрштатаў.

Паўгода таму назад калектыву перададзены дзяржаўнае ўладаньне і атрымаў назву: „Барысаўская дзяржаўная фабрыка „Чырвоны Тэкстыльшчык“.

Напэўна ішло-б усё па-старому. Але недахоп сыравіны для вырабу паўшарсцінкі прымусіла фабрыку пераключыцца на выраб льнянай тканіны. А сьцюль і пачынецца усё гісторыя. Переход на выраб льнянай тканіны выклікаў неабходнасьць пераа-сталаваньня ўсё фабрыкі. Выпсалі вялікую колькасць мэханічных вэрштатаў. На дварэ апынулася ўсё былое а сталываньне і доўгі час лажала пад адкрытым небам.

Для пераабсталяваньня фабрыкі адміністрацыя была вымушана спыніць яе працу на месці. Рабочым прыйшлося браць двухдзёньны адпачынак за свой кошт.

Пасьля гэта а пачалася пераабсталяваньне фабрыкі. Меркаваньні аб хуткім пераабсталяваньні ня здзясьніліся, бо тэхнічны персонал зьявіўся занятаму працу сваімі адносинамі да справы. Некаторыя рабочыя даводзіць што фабрыка ня будзе скончана нават двума месцамі пазней вызначанага часу. Некаторыя майстры заяўляюць, што вэрштаты складоўца няправільна і могуць павсадацца ў час працы.

Тэхнік Шорыняў п. кіруе працай, а сваімі паводзінамі толькі зрывае яе. Усё гэта абуряе рабочых фабрыкі.

Старшыня фабкому—Мазо і дырэктар фабрыкі—Смушка ед надумаўся паехаць вандраваць. Гэта, бязумоўна, яшчэ раз павадзіць, што на фабрыцы зусім няма плянавага кіраваньня, што на фабрыцы пануе безгаспадарчасьць.

СЯРГЕЙ ПРАЎДА.

Паскорыць ход падпіскі

Партыйныя і комсамольскія ячэйкі вёскі яшчэ не разгарнулі працы па пасьпяховай рэалізацыі пазыкі

Шырокай масавай працай забяспечыць пасьпяховае выкананьне заданьняў падпіскі. Ахаліць падпіскай усе колгасы, савгасы і індывідуальныя бядняцка-сераднякі гаспадаркі

Аб пазыцы няма і слуху

У Хутарскім сельсавеце (Чэрвеньшчына) пра пазыку „Пяцігодка—у чатыры гады“ ніхто ня думае. Кандыдацкая група КП(б)В, сельсавет і настаўніцтва зусім ня цікавацца гэтым пытаньнем. Сяляне ня ведаюць, што гэта за пазыка, як і дзе падпісвацца на яе.

Хто-ж павінен растлумачыць сялянам аб пазыцы, як не партыйцы і комсамольцы.

М. Ракіта.

Яшчэ не падпісаліся

Сярод колгасьнікаў колгасу „Вецкая Беларусь“ не вядзецца працы па рэалізацыі пазыкі „Пяцігодка—у чатыры гады“.

Праўленьне колгасу ніякай працы не праводзіць. Тое-ж самае глядаецца і ў колгасах „Бязбожыя“ і „Новы Шлях“. Комсамольскія ячэйкі ў гэтым напрамку нічога не робяць. Пасобныя колгасьнікі даюць падпіскае на пазыку, зьлучыўшы бяздзейнічае праўленьне.

Р. Малатоў.

Комсамольцы Вульшчыны, прымеце выклік

Агульны сход комсамольскай ячэйкі „Чырвоны Штандар“ (Полачына), абгаварыўшы пытаньне аб рэалізацыі пазыкі „Пяцігодка—у чатыры гады“ ухваліў: усім комсамольцам, якія працуюць на вытворчасці падпіскае на месячны заробтак, а тым, якія працуюць на

гаспадарцы, на менш як на 100 рублёў.

Усе комсамольцы аднагалосна ілілі настанову падпіскае на пазыку на 100 рублёў і выклікаў комсамольцаў Вульскага раёну сельсавеце гэтаму прыкладу.

В. Баграў.

Стукнуць па лежкабоках

У Лявоніўскім раёне (Віцебшчына) сума дзяржаўнага заданьня па пазыцы выражаецца ў 63.000 руб. З гэтых грошай 18 тысяч рублёў падае на адналіччы сялянскі сэктар, рэшта—на рабочых і служачых колгасаў. На сёньнешні дзень весткі з фронту рэалізацыі пазыкі па Лявоніўскім раёне наступныя: Усяго рэалізавана пазыкі на 35 проц. заданьня. Пазыка з вялікім посьпехам праходзіць сярод служачых і рабочых, якія падпісваюцца на 100 проц. свайго агляду і нават больш. На першым месцы па падпісцы стаіць РК КП(б)В і БСМ,

а потым РВК. Па адналіччым тэтары рэалізацыі яшчэ не пачаў. Камсоды пры с.-с. абсалютна нічога не робяць. Такое становішча зьяўляецца недапушчальным належным органам трэба зьявіцца на гэта асаблівую агу. „Пяцігодка“ не правярала халі рэалізацыі пазыкі, як працуюць сады пры сельсаветах. За 63.000 рублёў ня ўвесь рай выклікае і пры належнай рэалізацыі працы яно будзе ня выканана, але і перавыканана.

Перавыканалі

На агульным сходзе ячэйкі ЛКСМБ вайскова-будаўнічых работ м. Урачка (Случчына) была вынесена настанова—усім комсамольцам падпіскае на менш, як на двухдзёньны заробтак. Ход падпіскі паказаў, што хлопцы гэтае рашэньне перавыканалі. Большыя палова комсамольцаў ячэйкі падпісаліся на месячны заробтак. На 7-УШ—30 г. 15 чалавек комсамольцаў падпісаліся на суму 800 руб.

Падпісваюся і выклікаю

Улічваючы вялізарную вагу рэалізацыі пазыкі „Пяцігодка—у чатыры гады“, якая выпущаецца запарабаваньнем сямі працоўных мас Савенкага Саюзу, я падпісала на 112 проц. свайго месячнага заробтку і выклікаў пасьпяўмайму прыкладу ўсіх астатніх раёў бюро Лявоніўскага РК КП(б)В, Кулікаву, Рубіну, Баган, Каткоў, Жырко, Орсіка, Якаўлеву і Сяўкіна.

Падпіска ішла пад кутом сааборніцтва; адзін комсамалец выклікаў другога, у выніку чаго падпіска прайшла здавальняюча. Беспартыйная моладзь і дарослыя рабочыя ход праца яшчэ і ня скончана, падпісаліся ўжо на 4000 р.

Адказны сакратар Лявоніўскага РК ЛКСМБ К. Кароль.

Агульны сход ячэйкі ЛКСМБ паставіў прыз газету „Чырвоная Зьмена“ выклікаць на саборніцтва ячэйку ЛКСМБ будаўнікоў гор. Случку.

Час ўзяцца за справу

Сакратар ячэйкі ЛКСМБ Філіпенка В.

Комсамольская арганізацыя хавіцкага раёну (Меншчына) га ня робіць па рэалізацыі пазыкі на пазыку „Пяцігодка—у чатыры гады“. Пават комсамольцы ведаюць аб пазыцы. З боку каму ЛКСМБ няма належнага ніцтва ў гэтым напрамку.

Адзін бухгалтар не падпісаўся

У Віцебскім ФЭВ швейнікаў усе, акрамя аднаго бухгалтара, падпісаліся на пазыку „Пяцігодка—у чатыры гады“. Падпіска па ФЭВ

дада ў агульнай суме 1900 руб. Вучанца Папова падпісалася ў чымсь на месячны заробтак.

Дапамога колгасам

Плешчаніцы, 8. (ад нашага юнкера). За апошні час наглядца зрух профсаюзаў і саматужных арцелью у бок дапамогі колгасам.

Сябры саюзаў і арцельчыкі выходзяць у дні адпачынку ў колгасы для практычнай дапамогі.

4-га ліпеня на групу сяброў ша-

вечкай арцелі—Гірт Локерта іх звароце з колгасу дамоў група хуліганаў—хулідзікі падаў ілія зьбілі арцельчыкаў.

Працоўны мастэчку вельмі шмат і патрабуюць суровай ды дынамічна.

Гольфі...